

Фалькпор Крычаўшчыны

Кіраўнік праекта і рэдактар

Андрэй Кузьмін

Камп'ютарны набор матэрыялаў

Леанід Скараходаў

Мастацкае афармленне

Кацярына Яленская

Вёрстка і дызайн

Сяргей Грышын

Карэктар

Ганна Аўсеенка

© Крычаўскае культурна-асветніцкае
грамадскае аб'яднанне «Кантакт-цэнтр»

Падпісана ў друк 26.07.2000. Фармат 148x210. Папера
афсетная. Гарнітура ArtsansC. Мова -- беларуская.
Наклад 200 асобнікаў.

Крычаўскае культурна-асветніцкае грамадскае аб'яднанне
«Кантакт-цэнтр». 213500, Магілёўская вобл., г. Крычаў, пр.
Камсамольскі, 1а.

Друк: Віцебскае аддзяленне Фонда ім. Льва Сапегі

фалькпор крычаўшчыны



* крычаў 2000 *




Кіраўнік праекта выказвае падзяку за дапамогу ў стварэнні і выпуске кнігі

**Крычаўскуму
культурна-асветніцкаму грамадскому
аб'яднанню
«Кантакт-цэнтр»**

**Маладзёжнаму інфармацыйнаму
цэнтру (г. Мінск)**

Асобная падзяка
**настаўніцы беларускай мовы і
літаратуры Сакольніцкай сярэдняй
школы**

Ямельянавай С.С.



Уступнае слова

Крычаўшчына, якая знаходзіцца на самым усходзе краіны, літаральна на мяжы з Расіяй, заўсёды была ў зоне татальнага прарасійскага ўплыву. Нягледзячы на тое, што Крычаў мае вялікую, шматекавую гісторыю і з'яўляецца сапраўдным беларускім горадам, тут амаль ніколі не рабілася нічога, што магло б адрадзіць дух беларускасці, замацаваць гістарычную памяць. Тут амаль не вяліся даследванні фальклору, розных мясцовых звычаяў і абрадаў, мясцовай мовы, словам, усяго таго, што адкрывае Крычаўшчыну не толькі ад іншых месцаў Беларусі, але і ад астатняга свету.

Раз-пораз даводзіцца сустракацца з фальклорнымі праявамі старажытнага жыцця Крычава, сапраўднымі перламі народнай творчасці. Сутычкі з рознымі

прымаўкамі, песнямі, абрадамі, адбываюцца падчас народных святаў, на вяселлях, пахаваннях, праста ў жыцці. На жаль, сёння ўсё менш і менш даводзіцца чуць штосьці такое, што можна назваць тыпова крычаўскім фальклорам, харектэрным толькі для тутэйших жыхароў. Інфармацыйную прастору, а праз яе і думкі Крычаўшчыны, запоўнілі слова і думкі з усёй Зямлі і, канешне ж, у першую чаргу, з Расіі. Мы паступова гублемся ў сусвеце, гублем тое, што дапамагае кожнаму народу ісці праз жыццё, і, можа здарыцца, згубім сябе канчаткова і незваротна.

Гэта невялічная брашура — сціплая спроба знайсці хоць крохі таго, за што яшчэ можна зачапіцца, каб не зваліцца ў бездань гісторыі і не пропасці назаўсёды для нашчадкаў, для сябе.

Ад складальнікаў

Абрад «Казанская свяча»

У вёсцы Хацілавічы Крычаўскага раёна даўно існуе абрад «Казанская свяча». Адзначаецца гэта свята 21 ліпеня. У гэты дзень у царкве ідзе служэнне (звязваецца са святкаваннем казанскага абраза Божай Маці). Цяпер жа гэта свята мала ў чым набліжана да царкоўнага, хаця пэўная сувязь тут ёсьць. Вось як тлумачыць узнікненне гэтага аброда жыхарка вёскі Аўдзееева Марыя Дзмітрыеўна: «Пачалі святкаваць гэты абрад яшчэ ў незапамятныя часы. Выдалася тады вельмі гарачае лета: ні хмурынкі, ні дажджынкі. Падыходзіў час жніва, а задуха стаяла страшная, усё



сухое. Вось і вырашылі жыхары нашай вёскі прасіць літасці і дапамогі ў Бога. Скінуліся яны па 10 капеек, купілі свечку ды іконку, асвяцілі іх у царкве. Потым сабраліся ў хаце аднаго з вяскоўцаў і пачалі прасіць дапамогі ў гэтай свячы. Ад гэтага ці не, толькі пайшоў на наступны дзень дождж вялікі, напаіў зямлю, збажыну. Усё кругом ажыло, і пакляліся людзі, ці як у нас кажуць — абракліся, кожны год ушаноўваць Казанскую Божую мацер і частаваць свячу. Людзей, якія прымаюць удзел у абраадзе, называюць «братчыкамі». Свячу і іконку кожны год пераносяць з

хаты ў хату праз дарогу (мінуючы адзін дом). Свяча цэлы год захоўваецца ў гаспадароў.

Гэты абраад звычайна адзначаецца 3-4 дні.

У першы дзень, ці дакладней вечар (20 ліпеня), у доме гаспадароў, дзе захоўвалася свяча, збіраюцца самыя блізкія, родзічы. Яны «надсукваюць» свячу, гэта значыць робяць яе вышэйшай і таўсцейшай. Вышыня свячы прыкладна 50 сантыметраў. Нарошчваюць свячу пры дапамозе воска. Гаспадыня частуе ўсіх прысутных.

Асноўны дзень свята.


Свята пачынаецца бліжэй да вечара, калі людзі паробяць усе справы па гаспадарцы. Госці рассаджваюцца за столом на якім стаіць свяча. Калі хто ведае малітву «Ойча наш», то яе чытаюць усlyх. Успамінаюць, як некалі свяча «дапамагла» людзям»...

Але чаму менавіта свяча? Чаму яе шануюць? Нам здаецца, што тут хутчэй перавагу аддаюць не свячы, а агню, які зайдёды надзяляўся незвычайнай сілай, лічыўся сімвалам ачышчэння ад усялякіх нячыстых сіл.

«...На стале ў такі дзень стаялі самыя розныя стравы і прысмакі. Акрамя таго,

застолле вызначалася весялосцю. Песні спываюцца самыя розныя. У апошні час, калі так мала прычын для весялосці, людзі выкарыстоўваюць любую магчымасць пабыць разам, паказаць свае здольнасці ў песнях, прыпеўках, танцах. Застолле працягваюцца такім чынам гадзіны паўтары - дзве. Так надыходзіць час перанесці свячу да новых гаспадароў, у новы дом.

Усе ўжо ведаюць, да каго будуць пераносіць свячу, але гаспадыня пытае: «Першым разам, добрым часам, хто наладжваюцца свячу Казанскую на наступны год браць?»



Новая гаспадыня адказвае: «Калі братчыкі не супраць і Бог дапаможа, то я буду браць».

Такое пытанне і адказ паўтараюцца трох разы.

Звычайна сямейная пара (не гаспадары) бяруць са стала свячу і іконку (абразы). Усе гості следам за гэтай парой 3 разы абыходзяць вакол стала, затым выходзяць з хаты. Гості ідуць услед за свячой (якая гарыць і стварае незвычайнае ўражанне, бо на двары ўжо добра сцямнела), усе на распей вымаўляюць такія слова :

Госпадзі, памілуй, Госпадзі, памілуй

нас.

Новая гаспадыня абавязкова павінна пачастаўаць братчыкаў. Затым вяселле працягваецца ў хаце і каля хаты былых гаспадароў.

Другі дзень абрада. Дзяленне хлеба.

На другі дзень былыя гаспадары ідуць у дом, куды была перанесена свяча. Яны нясуць з сабой бохан хлеба. Такі ж бохан ляжыць на стале ў новай гаспадыні. Гаспадыні разразаюць кожная свой бохан і абменьваюцца кавалкамі хлеба. Гэта робіцца ў знак таго, што людзі будуць дзяліцца не толькі багаццем, але

і горам, і радасцю. Песні ў гэты дзень не спываюцца.

Дзень трэці. Завіванне вянкоў.

На трэці дзень жыхары (асабліва моладзь) збіраліся на лузе за вёскай. Дзяўчата плялі вянкі, спявалі песні. У гэты час гучала такая песня (але яна не была абавязковай):

Вы, кумушки - галубушки,
Сястріцы мае,
Вы пайдзіце ў зялёны сад гуляць,
Гукайце й мяне.
Вы будзеце кветы - краскі ірваць,
Сарвіце й мне.
Вы будзеце вяночки віць,

Савіце і мне.

Вы будзеце на галоўку класці,

Ускладзіце ў мене.

Вы будзеце на раку пускаці,

Пускайце ў мене.

А ўсе вяночкі паверх плывуць,

А мені патаную.

А ўсе дружочки з вайны ідуць,

А майго няма.

Пайду спрашу таварышаў

Адкуль дружка ждаць:

Ці з Кіева, ці з Піцера, ці з Масквы.


А ўсе дружкі з гасцінцамі,

А мені хоць бы так прыйшоў.

Трэба адзначыць, што не кожны раз

святкаваўся трэці дзень, бо ў гэты час
ужо праводзіліся зажынкі, ці касілі сена,
і людзям не было часу бавіць час за
вёскаю. Трэба дадаць, што раней
«Свяча» адзначалася ў дзень значных
свят, на працягу года — чатыры разы :
Юраўская Свяча, Духаўская, Казанская
і Пакроўская (на Пакрыва). Але ў нашай
вёсцы захаваўся звычай адзначаць
толькі «Казанскую Свячу».





Прыпейкі

Не стой мамачка у парозе,
А я ўжо ў цябе ў дарозе.
Падыдзі да мяне блізенька,
Пакланюся табе нізенька.

Касіца мая русая,
Нядзелю цябе часала
І нядзельку ўплятала.
За адзін вечарок прапіла,
За адну чараку аддала.

Дзевачка, дзевачка,
Што б ты правалілася,
Адзін вечар пастаяла —
Усім пахвалілася.

Як гармошка заіграе,
Значыць трэба выхадзіць,
І самой павесяліцца,
І людзей павесяліць.

Я бывала запяю —
Чутна ў лясочку,
А цяпер я не пяю —
Няма галасочки.

Я бывала запяю —
Уся вёска задрыжыць,
А цяпер я не пяю —
Камень на сэрцы ляжыць.



Ой, падружка дарагая,
Я люблю як ты пяеш.
Ты майму бальному сэрцу
Хвалявацца не даеш.

Не хадзіце дзеўкі замуж,
Цяпер хлопцы — дуракі:
Просяць хату і карову
І муки на праснакі.

Мяне мілы праваджаў,
Пад палой гармонь трymаў.
Да каліткі правадзіў,
Заіграў — пайшоў адзін.

Галубую кохту мыла —
Галубілася вада,
Я такога палюбіла,
Што не бросіць нікагда.

Мяне мілы ізмяніў,
Я стаю і хахачу,
Калі хочаш, за ізмену,
Тры капейкі заплачу.

Не глядзіце на мяне,
Што прыгожы ножкі,
А мне мілы падарыў
Такія басаножкі.



Вецер вее, вецер вее,
Галінка калышацца.
Вы не верце дзеўкі хлопцам,
Пакуль не запішуцца.

Пакахала я яго,
Думала, што будзе мой,
Пакуль вужынаць схадзіла —
Пазнаёміўся з другой.

Я прыпевак многа знаю
І на курсах не была.
Развясёлую такую
Мяне мама радзіла.

Бульбу з'елі, бульбу з'елі
Каларадскія жукі.
І без бульбы пераб'емся,
Абы былі мужыкі.

Я іду па берагу —
Бераг асыпаецца.
Я бяззубага кахаю —
Бяззубы не кусаецца.

Мы прыпейкі праспявалі,
Дарагая публіка.
Не трымайся за кішэні,
Не возьмем ні рубліка.

Учора была пагодачка,
Сёння хмара навісла.
Не выбера сабе хлопец дзеўкі
Па сваіх па мыслях.
Мыслі мае добрыя,
Падушкі плахія.

Паляцела галубачка ў
чыстае поле,
Звіла сабе гняздзечка,
Дзе вутка не ўе.

Чую-слышу праз людзей,
Што падлец смяеца:
Не смей, не смей, подлы сын,
Праз смех табе будзе
Са нашая любові нічога не будзе
Трасло жа цябе сёмай трасцай,
Яшчэ восьмай будзе.




А ў лузе на дубку

А ў лузе на дубку,
Калыхала Маруся сына й дачку.
Калыхала ды плакала,
Пакуль яе рута-мята не завяла.
Не плач дзеўка, не плач красна,
Гадуй дзетачак — будзеш шчасна.
Будуць вятры павіаць,
Будуць дзетачак малых калыхаць.
Будуць птушкі прылятаць,
Будуць дзетачак малых забаўляць.

**Святы
калодзеж**

Некалі стагодзяў таму на месцы, дзе зараз знаходзіцца вёска Прудок, быў драмучы лес, а побач з ім - вялікае возера. І прыехаў з мястэчка Крычаў багаты чалавек паглядзець мясціну. Вырашыў ён зрабіць тут вадзяны млын.

Спачатку зрабіў грэблю, каб вада не ўцякала на вялікі луг, а потым і сам млын. Людзі тут малолі зерне, апрацоўвалі зямлю непадалёк. І калі хто ішоў да млына, у яго пыталіся куды ідзе, а ў адказ чулі: «Іду на пруд», што значыла - на млын. Вось ад гэтага і пайшла назва вёскі Прудок.



80-гадовая жыхарка вёскі Лукашенка Вера Лук'янаўна расказала аб старажытным святым калодзежы. Ён вельмі глыбокі. Адпаведна паданню ў ім зусім няма дна, бо так дадзена Богам.

У старыя часіны на свята Духа заўсёды прыязджаў сюды святар і служыў малебен. Калодзеж кожны год свяцілі, адтуль і пайшла яго назва - Святы. На гэтае свята з'язджаліся жыхары навакольных раёнаў. Вялікае гулянне заканчвалася песнямі, танцамі. І цяпер ў святым калодзежы вада, якая

гоніць розныя хваробы.Ba ўсялякім разе, так кажуць мясцовыя старажылы. Кожны дзень тут людзі бяруць ваду, каб быць здаровымі і жыць доўга, як нашы продкі.